

Гос. Рув. С. Р. Ув. С. С. Р.

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б) ЦВКі СНК БССР

№ 89 (6045) 26 сакавіка 1938 г., субота ЦАНА 10 КАП.

СЁННЯ ў НУМАРЫ:

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — Зрабіць рэспубліку перадавой па ільнаводству і канапляводству.

За далейшы росквіт сацыялістычнай электрыфікацыі (са звароту ўсеагульнай радыярабніцаў электрастаній і электрасетак Наркамэжпрона).

Аб назначэнні г. Дунельскага С. С. старшынёй Камітэта па справах кінематографіі пры СНК Саюза ССР.

Стварэнне камітэта па справах кінематографіі пры СНК Саюза ССР.

Узнагароджанне работнікаў кіно.

АРТЫКУЛЫ:
Б. Чарнасаў — «Вялікая вайна» і рэсурсы Японіі.

П. Турскі — Капітан-большэвік.

М. Зярыцкі — Выхаванне кандыдатаў партыі.

Н. Гасман — Сталіцы БССР — узорную чыстату.

ЗА РУБЯЖОМ:
Чэхаславакія — бастыён Еўропы.

«Пятая калона» у чэхаславацкім тэлу.

Польскі друк патрабуе захвату Літвы.

Англа-італьянскія перагаворы.

Новы літоўскі ўрад.

На франтах у Іспаніі.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

ЗРАБІЦЬ РЭСПУБЛІКУ ПЕРАДАВОЙ ПА ІЛЬНАВОДСТВУ І КАНАПЛЯВОДСТВУ

Надрукаваная ў газеце пастанова Савета Народных Камісараў ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) ад 22 сакавіка г.г. «Аб плане кантрактнай ільня і канапель у 1938 годзе» з'яўляецца канкрэтай праграмай большэвіцкай барацьбы за рашучы ўдзел у ўраджайнасці такіх важнейшых тэхнічных культур, як лён і канапі.

Па пасевах ільну наша рэспубліка займае вядучае месца ў Савецкім Саюзе. 200 тысяч гектараў ільну і 21 тысяча гектараў канапель — такі план сёўбы ў гэтым годзе. Ён сёўбы амаль усе калгасы нашай рэспублікі, а значна колькасць калгасаў, асобна паўднёвых раёнаў, сёўбы і канапі. Таму пастанова партыі і ўрада для сацыялістычнага земляробства БССР мае выключна вялікае значэнне.

Аднак, калі па плошчы сёўбы ільну БССР займае адно з першых месцаў, то па ўраджайнасці ільнявалакна і сям'я наша рэспубліка вельмі адстае. За высокую ўраджайнасць ільну і канапель павінны па-стэхнаўскаму разгарнуць барацьбу ўсе работнікі сацыялістычнага земляробства. Высокая ўраджайнасць гэтых культур нясе калгаснікам неабавязна высокі прадавец, намагаючыся даць больш калгасу.

Недарма трапіска-бухарынскія і нацыяналі-фашысцкія бандыты, гэтыя япон-германскія і польскія шпіён-галубеды, шарангоўчы, бенеі, чарвяковы і іпаліа пташы — усяляк намагаюцца заблытаць і затармазіць развіццё сацыялістычнага ільнаводства і канапляводства ў рэспубліцы. Шкоднае размяшчэнне ільну, знішчэнне севазаваротаў, скарачэнне пасеваў канюшыні, якая з'яўляецца найбольшым папярэднікам для ільну, забыванне насеннаводства, непашырэнне высокаўраджайных селекцыйных сартоў, зніжэнне насення ільну злукіскам, нераўнамернае пустазелле, як павеліка і т. д. — усё гэта было накіравана на зніжэнне ўраджайнасці.

Пастанова партыі і ўрада дэклараваў гэтай шкоднай практыцы. Каб хутэй узяць сацыялістычнае ільнаводства і канапляводства, Саюзнарком ССР і ЦК ВКП(б) значна павялічылі загатоўныя цэны на ільнянае і канапельнае валокна і тэсту. Партыя і ўрад зменшылі нормы злукі за гектара і зменілі парадок выдчы прэмія-надавак, такім чынам, каб налегчыць выкананні і перавыкананне плана кантрактнай і атрымання калгасамі і калгаснікам прэмія-надавак за злучэнне ільну і канапель.

Калгасы БССР па кантрактнай ільну будучы здаваць 130 кілограмаў ільнявалакна і 100 кілограмаў ільнясемя з гектара. Нормы злукі па валокну і тэсту па кантрактнай і селекцыйных разводжаных пасеваў ільну ўстаноўлены ў павялічаным размерам. Па кантрактнай канапель калгасы будучы здаваць 80 кг. пярэі-валакна і 63 кг. насення канапель з гектара. На селекцыйных пасевах канапель, зробленых па планах Наркамэжа, кантрактуецца толькі насенне.

Калгасы і аднаасобнікі БССР павінны будучы здаць у гэтым годзе 26.000 тон ільнявалакна і тэсту ў пераважна на валокна, сярэднім нумарам 0 на валокна і 1,3 — на тэсту, і 20.000 тон высокажэснага ільнянага сям'я. План па пярэі-валокну для БССР устаноўлены ў 1920 тон, сярэднім нумарам 5,8 і 1500 тон насення канапель.

Дзяржаўныя планы кантрактнай ільну і канапель з'яўляюцца зараз і планамі загатоўкі гэтых культур. Шкоднай практыцы падвоенага планавання ліквідавана.

Прэмія-надавак за перавыкананне плана злукі ільнянай і канапельнай прадукцыі, значна павышэнне загатоўных цэн, залічэнне калгасам у

кантрактнай абавязнасці ў палітарным размерам ўсёго здаваць ільнявалакна ад 18 да 24 нумара, і ў падвоеным размерам — за здавае ільнявалакна вышэй 24 нумара і рад іншых мерапрыемстваў, прынятых ў гэтай пастанове, з'яўляюцца велізарным стымулам для калгасаў і калгаснікаў па ўсямернаму павышэнню ўраджайнасці ільну і канапель.

У сваёй пастанове «Аб плане кантрактнай ільну і канапель у 1938 годзе» Саюзнарком ССР і ЦК ВКП(б) зоб'явілі калгасы і калгаснікаў і аднаасобнікі гаспадарак індустрыі, якія лічацца за імі па кантрактнай канапель мінулых год, уключаючы 1936 год. Калгасам растармавана на тры год звышнасць па сродках насення ільну, падлягаючай пагадненню ў 1938 годзе. Калгаснікам-возможна тэсту ільну і канапель на заводны пярэічнай працоўнай звышнасці ім калгасамі прадавец заводу будучы аплачываць ільня тэсту.

Усё гэта дае велізарны магчымасці калгаснікам і калгаснікам Савецкай Беларусі вывесці нашу рэспубліку па культуры ільну і канапель на адно з перадавых месцаў у Савецкім Саюзе. У нас ёсць усе магчымасці быць у авангардзе, заваяваць высокую ўраджайнасць важнейшых тэхнічных культур. Значна скарачана пасеваўна плошча ільну супроць мінулага года. Ва ўсе калгасы рэспублікі ў гэтым годзе завезена выключна сартавое насенне, якое павышае ўраджайнасць ільну супроць звычайнага насення на 30-40 і больш проц. У калгасах рэспублікі вырасты выдатныя кадры стэхнаўскаў ільнаводства, вопыт якіх треба ўсямерна множыць і шырыць.

Хто не ведае знатную звысненую па ільну з калгаса «Другая пайголка», Талачынскага раёна, Паўліну Сянчыла, якая ў мінулым годзе з 3 гектараў сабрала ўраджай ільнявалакна 39 цэнтнераў, здаўшы яго дзяржаве 18-20 нумарам! У гэтым годзе тав. Сянчыла абавязалася зніць не менш 15 цэнтнераў ільнявалакна і 13,5 цэнтнера ільнясемя з гектара.

Такія звысненныя ільнавалокна, якія ў мінулым годзе знялі па 10 і больш цэнтнераў ільнявалакна з гектара, як Карней Раманюскі і Вера Чыгалева (Чавусы), Анюта Аляксеева (Асіпавічы), Фёкла Данілевіч (Расоны), Надзежда Ткачова (Горкі) і сотні іншых — разгарнулі сапраўдную большэвіцкую барацьбу за атрымання высокаўраджай ільну не толькі ў сваіх звысненых, брыгадах і калгасах, але свой вопыт яны перадаюць адстаўным калгасам. Задача партыйных, саветскіх, камсамоўскіх і ў першую чаргу сельскіх работнікаў — дапамагчы стэхнаўцам ільнавалокна зрабіць іх вопыт барацьбы за высокаўраджай адбыткам усіх калгасаў БССР.

«Саюзнарком Саюза ССР і ЦК ВКП(б) прапалуюць партыйным і саветскім арганізацыям па-большэвіцку ўважліва за справу развіцця ільнаводства і канапляводства, мабілізаваць велізарныя рэсурсы, якія маюць калгасы, для атрымання высокаўраджайнасці, павелічэння даходаў калгасаў і калгаснікаў з тым, каб ужо ў бягучым годзе па справе дабіцца рашучага ўдзелу ўраджайнасці і павышэння якасці ільну і канапель.

Гэтае ўказанне партыі і ўрада абавязвае як партыйных, так і непартыйных большэвікоў нашай ордынавоёй БССР прыкласці ўсе сілы, каб зрабіць рэспубліку перадавой па ільнаводству і канапляводству, ва ўсіх калгасах заваяваць высокую ўраджайнасць гэтых важнейшых тэхнічных культур і, разам з гэтым, зрабіць ільнявалокна зможным і культурным жыццём калгаснікаў.

Першы рэйс парахода „Папанін“

ГОМЕЛЬ, 25 сакавіка. (Ад спец. нар. «Звезда»). Сёння, у 18 гадзін, з Гомельскага рэчнага вазкала адправіўся на Ветку першы груз-пасажырскі параход «Папанін». На яго барце 200 пасажыраў.

На параходзе для пасажыраў абсталяван буфет, ёсць пакой маперы і дэпані.

Гарачае прывітанне пакарыцелям полюса!

Гарачае прывітанне таварышам Папаніну, Круцкіму, Шыршоваму і Фёдару — доблесным сынам савецкага народа! Пад чырвоным сцягам магучай сацыялістычнай краіны Вы пакарылі Паўночны полюс, разгадалі загадку неадследных дагэтуль прастораў Паўночнага Ледавітага акіяна.

З пачуццём вялікай радасці даведася мы аб пачаўненні самі героі Савецкага Саюза і аб узнагароджанні другім ордэнам Леніна Героя Савецкага Саюза І. Д. Папаніна. Толькі саветскі народ, кіруючы слаўнай партыяй

Леніна—Сталіна, мог выхаваць такіх герояў.

Гонар і слава адважным маракам «Таймыра», «Мурмана», «Мурманца» і «Ермака», якія скрозь льды і штормы прасоўваліся да дрэйфуючай станцыі «Паўночны полюс»!

Дарэгі таварышы! Дзялю Вам сіл і поспеху ў далейшай рабоце і ў барацьбе на карысць чужоўнай радзімы, ва славу вялікага Сталіна!

Героі Савецкага Саюза М. ВАДА-П'ЯНАУ, В. МОЛАНОВ, М. ГРОМАУ, І. СПІРЫН, М. СЛЕПЕЎ.

З вялікім радасцю аддаю ўсе свае сілы нашам радзіме

Дзякую партыю, ўрад ССР за высокую ўзнагароду саветскаму шпёменніку. Я адчуваю ўсю адказнасць, якую вялікая радзіма аддае ўсе мае сілы рашучай справе.

АЛЕКСЕЙ ТАЛСТОЙ.

ЧЭХАСЛАВАКІЯ—БАСТЫЁН ЕЎРОПЫ

ЛОНДАН, 23 сакавіка. Пад загалоўкам «Еўрапейскі бастыён» у сакавіцкім нумары ўпывовага англійскага эканамічнага журналу «Эканаміст» змешчаны артыкул, які аналізуе эканамічныя і ваенныя рэсурсы Чэхаславакіі ў сувязі магчымага нападу на яе з боку фашысцкай Германіі.

«Ніколі нічэ Багемія, — піша журнал, — гэты важнейшы бастыён Еўропы», як называў яе Бісмарк, не была больш небяспечным пунктам на кантыненте. Недавольненне судзіць немцаў спецыяльна арганізуецца для таго, каб стварыць повед для нападу з боку фашысцкай Германіі. Трэцяя імперыя вельмі хіпа-б бачыць Чэхаславакію пад германскім пратэктаратам.

Далей журнал аналізуе сапраўдныя мэты Германіі, якія яна паследуе сваім напалам на Чэхаславакію. Гэтыя мэты, па думку журналу, наступныя: па-першае, Германія заікаўлена ў анексіі Чэхаславакіі як з пункту погляду далейшага пашырэння сваёй ваеннай і эканамічнай экспансіі на Балканы, так і з пункту погляду ўключэння чэхаславацкіх людскіх рэсурсаў у склад сваіх узброеных сіл; па-другое, Германія мае на мёне захапіць чэхаславацкія сямейныя і сельскагаспадарчыя рэсурсы; па-трэцяе, Германія імкнецца захапіць буйнейшыя чэхаславацкія прамысловыя цэнтры.

Здабыча каменнага вугалю ў Чэхаславакіі ў 1936 годзе складала вышэй 12 мільянаў тон (апрача таго, бургата вугалю — 15 мільянаў тон). Калі прыняць пад увагу высокую каларыйнасць бургата вугалю, дык агульная здабыча яго ў краіне дасягае 16 проц. ад усяй германскай здабычы вугалю. У 1936 годзе Чэхаславакія дала 1.130 тысяч тон чыгуны і 1.500 тысяч тон сталі. Ваенныя заводы Шкода ў Пільзене маюць 40 тысяч работч. Восем аўтамабільных заводаў Чэхасла-

вакіі ў стане выпусціць 40 тысяч аўтамабіляў за год. У краіне ёсць таксама буйнейшыя заводы хімічнай прамысловасці (Аўспіг, недалёка ад германскай граніцы).

Але было-б грубоў памылкай думаць, піша журнал, што Чэхаславакія можа лёгка трапіць у рукі Гітлера, гэтак, як і Аўстрыя. Чэхаславакія ва многім адрозніваецца ад Аўстрыі: па-першае, большая частка яе насельніцтва не толькі не з'яўляецца нямецкім, але не намерана больш паддацца пад германскае ярмо, якое гэтае насельніцтва пераіла на працягу 300 год, па-другое, Аўстрыя не магла абараніць слабе ўласнымі сіламі, талы як Чэхаславакія вельмі моцная; па-трэцяе, Аўстрыя мела шмат прыяцеляў, але ні аднаго саюзніка, талы як Чэхаславакія падтрымлівае дружбу з дзюма самымі моцнымі ў ваенных адносінах дзяржавамі Еўропы.

Не лёгкая вадлава выпала-б на долю германскіх генералаў, якія хацелі-б сілай падпарадкаваць сабе Чэхаславакію. Чэхаславацкая армія, піша журнал, мае 181 тысячу салдат і больш мільяна чалавек вельмі добра абучаных рэзерваў. Чэхаславацкія ваенныя заводы належыць да лепшых у свеце, асабліва латчына вытворчасці аўтамабільнай зброі. Чэхаславакія ільня тры годы назал пачала будаваць умацаванні на германскіх граніцах, і гэтыя работы ўжо завяршаны.

«Калі начальнік чэхаславацкага генеральнага штаба генерал Краўцы, — піша журнал, — заявіў аб тым, што чэхаславацкая армія гатова па ўсенкіх нечаканых атак, дык ён гаварыў чысту поўду. Ваенная магучысць Чэхаславакіі — апрача гарантыі супрацьстаяць нічэ Багемія, застаецца бастыёнам Еўропы. На Чэхаславакію можна напааці толькі рызкімчы выключы ўсеагульную вайну».

„ПЯТАЯ КАЛОНА“ У ЧЭХАСЛАВАЦКІМ ТЫЛУ

ПРАГА, 24 сакавіка. (БЕЛТА). Гітлераўская агенатура ў Чэхаславакіі — партыя Генцельна — адкрыта пачала вымоўваць патрабаванні далучэння Судэцка-Німецкай вобласці да Германіі. Адначасова партыя Генцельна робіць навіск на рад больш дробных нямецкіх партыяў.

Учора лінер нямецкай аграрнай партыі Гагер апубікаваў заяву аб тым, што нямецкая аграрная партыя ўважыцца ў судэцка-німецкую партыю Генцельна і выхольніць са складу ўрадавай кааліцыі. З фашысцкай партыяй Генцельна злілася таксама нямецкая партыя рамесніцкаў і гандляроў.

У сувязі з выхадом нямецкай аграрнай партыі ў урадавай кааліцыі (партыя мае пільн дэпутатскіх мандатаў) не прадстаўнік у кабінете міністраў — міністр без партыяў Спіна — падаў у адстаўку. У чэхаславацкіх палітычных колах факту адыходу з кааліцыі ня-

менкай аграрнай партыі і адстаўкі міністра Спіна надаецца сур'ёзнае азначэнне.

Трэба чакаць, што напіск генцельнаўскай партыі на правую частку чэхаславацкай урадавай кааліцыі будзе безупынна ўрастаць.

Характарызуючы ўнутрыпалітычнае становішча і падрыўную работу гітлераўцаў у Чэхаславакіі, «Право ліду» піша:

«Чэхаславацкі народ не такі ўжо дурны, каб не аразумець, што аўтаномія Судэцка-Німецкай вобласці, якой дабіваецца Генцельна, з'явілася-б толькі першай ступенню, а затым пачалася-б тая-ж ігра, якая мела месца ў Аўстрыі».

У такім-жа сэнсе выказваецца орган чэшскіх сацыялістаў «Чэске слово» і орган чэшскіх лерыхалаў «Лідове лісты».

ПОЛЬСКІ ДРУК ПАТРАБУЕ ЗАХВАТУ ЛІТВЫ

ВАРШАВА, 24 сакавіка. (БЕЛТА). Орган андэкаў (уважна-дэмакраты) «Варшавскі дзёнік народowy», камітэты прамую польскага міністра замежных спраў Бека ў сэнале аб польска-літоўскіх адносінах, зноў выказвае сваё незадоволенне «вельмі скромным», які піша газета, рэзультатам польскага ультыматума Літвы. Газета піша: «Мы лічым, што абмежаванне польскіх патрабаванняў Літве ўстанавленнем нармальнага дыпламатычнага адносінаў не аднавіда патрабаванням момант».

Адпаведны польскай у Літвы, — заявіла газета, — павінны быць асаблівы характар». Газета настойвае на пашырэнні польскіх патрабаванняў да Літвы. Орган польскіх кансерватараў «Час» прама піша, што «польска-літоўскі канфлікт ільня не кончыцца». З аналагічных патрабаваннямі выступае орган віленскіх памешчыкаў — газета «Слово».

спраў Бека збіраецца прапанаваць Германіі вярнуць Данцігскі кардылор у абмен на анексію Польскай Літвы. Газета піша: «Палкоўнік Бек з'яўляецца адным з тых «рэалістаў», якія выдучу Еўропу прама да катастрофы». У самай Польшчы, — піша газета, — грамадская думка басепрычна падзялае абурэнне ўсёго свету, выкліканае польскім ультыматумам, дастойным прыгнятальнікаў польскага народа — рускага цара і імператара Аўстра-Венгрыі».

ВАРШАВА, 24 сакавіка. (БЕЛТА). Польскае тэлеграфнае агенства паведамляе, што 25 сакавіка ў горадзе Аугустове (Польшчы) пачнуцца перагаворы чыноўнікаў міністэрсстваў замежных спраў Польшчы і Літвы і экспертаў, прысвечаных тэхнічным пытанням, з'яўным з нармальнацаў польска-літоўскіх адносінаў.

— Апрача пытанняў чыгуначных зносінаў, — піша «Газета польска», — польскі ўрад вылучае ў сучасны момант магчымасці пракладання шасейных дарог у Літве, з асобым уважам зносінаў паміж Каўнасам і Вільняй».

АНГЛА-ІТАЛЬЯНСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ЛОНДАН, 23 сакавіка. (БЕЛТА). Англійскі друк аддае вялікую увагу англа-італьянскім перагаворам, а таксама сустрачы 22 сакавіка італьянскага пасла ў Лондане Грандзі з англійскім міністрам замежных спраў Галіфаксам.

Па словах газеты «Дэйлі геральд», Галіфакс заявіў Грандзі, што наваданы Італіі ставіць Чэмерлена ў даволі цяжкае становішча і што англійскі ўрад «засмучан і занепакоен становішчам у Іспаніі».

Англа-італьянскія перагаворы, піша газета «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», паказалі, што Італіі настолькі імкнецца заключыць пагадненне. Галоўная труднасць, якая абмяркоўвалася ўчора на пасяджэнні кабінета, заключаецца ў прызначэнні Англіяй італьянскага заваяўніка Абсіні да атрымання згоды на гэты Лігі нацыяў. Італія рашуча прарэчыць супроць перадачы гэтага пытання на зацверджанне Лігі нацыяў. Газета «Ньюс вронік», каме-

тууючы пазіцыю гавы ўрада Чэмерлена ў англа-італьянскіх перагаворах і яго ўступачнасць агрэсарам, піша: «З кожным днём прабавання Чэмерлена на пасту прэм'ера фашысцкай дыктатары ёсць больш уплываюцца, што яны могуць далей ашукваць Англію і беспакарава парухаць яе інтарэсы».

ЛОНДАН, 24 сакавіка. (БЕЛТА). Па паведамленню агенства Рэйтэр, пачальства Іспанскай рэспублікі ў Лондане інфармавала англійскае міністэрсства замежных спраў аб уздзеі італьянскіх і германскіх войск у апошнім выступленні мяцежнікаў на арагонскім фронце. 23 сакавіка іспанскі пасол у Лондане Аскарэне наведваў настаяннага намесніка міністра замежных спраў Кадагана, якому ён таксама паведаміў аб пасылцы Германіяй і Італіяй вялікай колькасці ваеннага снаражэння, самалятаў і войск для іспанскіх мяцежнікаў.



Дэлегаты І-скага злучэння Балтыйскага флота, прыбыўшыя ў Мекс у сувязі з 15-годдзем шэфета камсала Беларці пад ваенна-марскім флотам. НА ВДЫММ (у першы радзе злева направа): старшы падфітр А. Ф. Новікаў, малодшы камандыр А. І. Болатаў і К. А. Пялоў. У другім радзе: С. Д. Валкоў, малодшы камандыр А. С. Байкоў, М. І. Кожанка. Фото С. Грына.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ

Паводле паведамлення іспанскага міністэрсства абароны, 23 сакавіка праціўнік прадаўжае весці атакі ў розных сектарах усходняга фронту. Мяцежнікам удалося заняць дзве вёскі на паўднёвым ўсход ад Сарагосы.

На паўднёвым захад ад Уэскі фашысты дзейнічалі пры падтрымцы танкаў і кавалерыі пад прыкрыццём упернішню зробленай лямовай засоны. Рэспубліканскія часці эвакуаваўлі тут Тардыента і Сантару. У сектары Уэска ўсе атакі праціўніка поўнасна адбіты.

Як паведамляе іспанскае міністэрсства абароны, 24 сакавіка на ўсходнім фронце адбылася жорсткая баі. У раёне на поўнач ад Уэскі мяцежнікі прымыслілі рэспубліканцаў эвакуаваць Нуэно і Араскуэс.

24 сакавіка дзве рэспубліканскія эскадрылі абстралілі матарызаваны атрад мяцежнікаў у складзе каля сотні грузавікоў удоўж дарогі з Сарагосы ў Лерулу. Мяцежнікі панеслі значныя страты.

На іншых франтах — без змен.

Паводле вынікі аперацыяў на ўсходнім фронце, агенства Эспанья ўказвае, што за апошні тыдзень ваенны мяцежнікі і італе-германскі інтэрвенты не прасунулі колы-небудзь прыкметна наперад. Вораг сустрэнае араснае супраціўленне. Стойкасць і маральны стан рэспубліканскіх войск непаўнасна вышэй, чым у праціўніка, не глядзячы на перавагу яго тэхнічнага ўзбраення. Рэспубліканскія войскі трывалы замацаваліся на горных паўстанках да Каталоніі і Валенсіі.

Італе-германскія дывізіі, панёшы на працягу апошняга тыдня сур'ёзныя страты і не будучы ў стане прадаўжаць наступленне ўглыб фронту, змянілі раён аперэцыі, перанёшы сваё наступленне ў сектар Уэскі.

„ЧЫСТКА“ АЎСТРЫЙСКАЙ АРМІІ

ЖЭНЕВА, 23 сакавіка. (БЕЛТА). Швейцарская газета «Нацыянал прэнтунг» паведамляе, што па распараджэнню Гітлера з аўстрыйскай арміі звылены 12 генералаў, 10 палкоўнікаў і вялікая колькасць падпалкоўнікаў, маёрў і іншых афіцэраў. Гэтыя афіцэры адкрыта заявілі, што яны прыносяць прысягу Гітлеру супроць сваёй волі.

ПАРЫЖ, 23 сакавіка. (БЕЛТА). Па паведамленню французскага друку, Гітлер прызначыў галоўнакамандуючага германскім флотам адмірала Радэра таксама камандуючым аўстрыйскай флотаўскай на Дунаі. Дунайскага флотаўскага ўключэнца ў склад германскага ваеннага флота.

„НЕЙТРАЛІТЭТ“ НА КАРЫСЦЬ АГРЭСАРАЎ

ПАРЫЖ, 23 сакавіка. (БЕЛТА). Міністэрсства замежных спраў Бельгіі Спаах, адказваючы ў парламенце на пытанне аб праве праходу замежных войск праз тэрыторыю Бельгіі ў выпадку нападу на Чэхаславакію, заявіў, што Бельгія не павінна прадаставаць права

праходу французскім войскам на аснове франка-чэхаславацкага дагавору. Што-ж датычыць дазволу праходу войск у сілу артыкула 16 Лігі нацыяў, то Спаах адзначыў факультатыву (не абавязковы) характар гэтага артыкула.

ЗА ДАЛЕЙШЫ РОСКВІТ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫІ

Да ўсіх рабочых, інжынераў, тэхнікаў, да ўсіх работнікаў электрастанцый

Са звароту Усеагульнай нарады работнікаў электрастанцый і электрастанцый Наркамэлектрапрама, адбыўшаю 14—20 сенавіна 1938 года ў г. Маскве.

— Мы, удзельнікі нарады, — гаворыцца ў звароце, а усёй большэвіцкай прамогаю задам, што, не гледзячы на пэўнае магучаснае рабінных электрастанцый за год другой сталінскай пяцігодкі і ўвод новых магучых электрацэнтраляў, асаблівых перадавой тэхнікай, да гэтага часу электрастанцый прадаўжаюць працаваць неадвальна. За 1937 год дзяржаўны план выпрацоўкі электраэнергіі выкананы толькі на 89,4 проц. Электрастанцыя Галоўэнерга ў 1937 годзе перапалілі 680 тыс. тон умоўнага паліва і перавыдалі звыш нормы 173 млн. кілават-гадзін электраэнергіі на ўласныя патрэбы.

Вялікая аварыянасць на электрастанцыях і электрасетках, асабліва на прамовай віне абсалютнага перастанала. За першыя два месяцы гэтага года мы яшчэ не дабіліся рэзкага пералому ў сваёй рабоце.

Работнікі электрастанцый яшчэ не выканалі рашэнняў снежанскага Пленума ЦК ВКП(б) (1935 год), які ўказаў шляхі развіцця стэханічнага руху ў энергаснабдарні, камандзіры энергетыкі яшчэ не сталі сапраўднымі арганізатарамі і кіраўнікамі стэханізацыі.

Гаспадарнікі, інжынеры і тэхнікі, партыйныя і прафсаюзнае арганізацыі яшчэ не зрабілі неабходных вывадаў з укаванняў таварыша Сталіна на ютаўска-сакавіцкім Пленуме ЦК ВКП(б) у 1937 годзе і не ўзяліся як належыць за ліквідацыю вынікаў шкодлівага традыцыйна-бухарынска-рыжскага ілюна-імяніцкага шпінаў і дыверсантаў.

Таварышы энергетыкі! Мы працуем на самым важным участку гэтага індустрыяльнага руху — гэта сэрца народнай гаспадаркі. Традыцыйна-бухарынска-рыжскае імяніцкае і дыверсант, агенты ўсіх фашысцкіх разведкаў імкнуліся перадаць энергетычную базу нашай краіны, паслабіць абаронную магучаснасць сацыялістычнай радзімы. Але ворагі праліліся. Іх асіныя гідлы разбураны і фашысцкія выразкі вшыпаны. Будзем пільна! Выкарыстаем да канца рэшткі шкодлівага і разам з усім народам нашай краіны знішчым з твару нашай роднай савецкай зямлі прадражаны традыцыйна-бухарынскі шпінаў. Нагула зачынем дзверы нашых электрастанцый для ворагаў народа.

Удзельнікі нарады заклікаюць усіх работнікаў энергетыкі ратуха ўзяцца за хутэйшую ліквідацыю вынікаў шкодлівага і разгортвання масавага стэханізацыйнага руху на электрастанцыях і ў сетках.

Всё ўсе ўмовы для выканання і перавыканання плана 1938 года. На электрастанцыях да гэтага часу не выкарыстаны велізарныя рэзервы для якаснага паліва і электраэнергіі. Ліквідацыя разрывнаў паміж асобнымі элементамі тэхналізачнага абсталявання можа даць краіне ў гэтым годзе дадаткова 144,8 тыс. квт.

Выкарыстанне асноўнага абсталявання можа быць павышана шляхам змянення прастой абсталявання ў ра-

монтах і рэвізіях, арганізацыі максімальнага выкарыстання гідрастанцый, выраўнівання графіка нагрукі спажыву.

Энергетыка мае шмат правараных і бязмежна адданах партыі Леніна—Сталіна работнікаў. Абапіраючыся на перадавых людзей, трэба скончыць з аварыянасцю, арганізаваць ремонт абсталявання строга па графіку, ліквідаваць недахопы ў арганізацыі працы, рэзка павысіць дысцыпліну і адказнасць кожнага работніка энергетыкі за работу электрастанцыяў, за бесперабойнае снабжэнне спажыву электраэнергіяй.

Удзельнікі нарады заклікаюць усіх рабочых прамысловых прадпрыемстваў, усіх спажыву ратуха ўзяцца за якасную электраэнергію, за сымпленне марнараўнага выдаткавання энергіі. Трэба наведзі парадка ў электраснабдарні прадпрыемстваў, знішчыць халасты ход апаратаў, зняць залішнюю магучаснасць матараў, рэзка скараціць страты электраэнергіі.

— Таварышы работнікі электрастанцый — гаворыцца ў адрозне, — наша вялікая партыя Леніна—Сталіна і наш савецкі ўрад аказваюць нам велізарную дапамогу і ўвагу. Наш вялікі правядыр і настаўнік таварыш Сталін — штодзённа оочыць за нашай работай, клопціцца і дапамагае нам. Гэта да многага абавязвае нас. Як ніколі вяліка зараз адказнасць энергетыкаў перад народнай гаспадаркай, перад нашай радзімай.

Электрастанцыі абавязаны даць нашай квітнэючай краіне столькі электраэнергіі, колькі спатрэбіцца. Мы выканам задачу, пастаўленую перад намі лямбіным сталінскім наркамом — Л. М. Кагановічам, і ў найкарацейшы тэрмін выведзем энергетыку ў рады перадавых галін народнай гаспадаркі.

Разгорнем па ўсё шырыню стэханізацыйны рух! Узімем высокую сяг сацыялістычнага спарніцтва! Выканам план 1938 года па ўсіх казальніках! Забеспечым новы ўздым у рабоце электрастанцый!

У акалячэнне ў адрозне гаворыцца наступнае:

— Энергетыка нашай сацыялістычнай краіны разам з усім народнай гаспадаркай развіваецца бурнымі тэмпама, — толькі за апошнія дзесяць год магучаснасць электрастанцый павялічалася амаль у чатыры разы, план ГОЭЛРО перавыканан у 2,5 раза.

Вялікі правядыр В. І. Ленін і таварыш Сталін з генайнай праорілінасцю яшчэ ў 1921 годзе ацанілі план электрыфікацыі як другую праграму нашай камуністычнай партыі.

Вялікі Ідзі Леніна—Сталіна ператварылі ў жыццё. Наша радзіма ператварылася на базе электрыфікацыі ў магучую індустрыяльную краіну.

У 1938 годзе партыя і ўрад намечалі далейшы велізарны рост магучаснасці электрастанцый.

Наперад за далейшы росквіт сацыялістычнай электрыфікацыі пад сцягам партыі Леніна—Сталіна!



Пры мескім Думе партыйнага актыва арганізаваны гарком КП(б)В кароткартніковыя курсы для актыва хатніх гаспадынь, якія праводзілі сабе ў часе выбарчай кампаніі. На здымку: хатня гаспадыня слухае лекцыю па тэме «Плывіжэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР».

ЦЭНТР ПАРТЫЙНАЙ ВУЧОБЫ

У Гомелі закончан капітальны рамонт і ўнутранае абсталяванне трохпавярховага будынка былога горсаве, у якім размясціліся і пачаў сваю работу Дом партыйнага актыва. Дом партыйнага актыва забяспечан дастатковай колькасцю пакояў для таго, каб скаанітраваць там усю вучэбную работу. У 9 класных пакоях займаюцца партыйныя школы, гурткі, семінары. Добра і ўтульна абсталяваны пакоі для кансультацый і індывідуальнай работы агітатараў. Маляка мебля, абітае каларовым плюшам, пісьмовыя сталы, настольныя лампы, вітрыны ствараюць вельмі прыемную і спакойную абстаноўку для работы. Бібліятэка мае багаты кніжны фонд у 30 тысяч тамоў. Пры ёй абсталявацца чытальня. Для масавых мерапрыемстваў ёсць глядзельная зала, якая змяшчае 500 чалавек.

Усім відам вучобы ў Думе партыйнага актыва зараз ахоплены звыш 600 чалавек. У 6 гуртах двухгадовай партыйнай школы навучаецца 152 чалавек членаў і кандыдатаў партыі. 130 чалавек малапсіменных камуністаў горада навучаюцца ў агульнаадукацыйнай школе ў аб'ёме 3—4 класаў.

У Думе партыйнага актыва таксама займаюцца дзве групы вятчэрняй школы прапагандастаў. Зараз адна група рыхтуецца да выпуску. 15 чалавек прапагандастаў-выпускнікоў будуць накіраваны на самастойную работу на заводзі і фабрыкі кіраўнікаў гурткоў па гісторыі партыі. Выпускнікі 5 сакавіка выдзілі на экскурсію ў Маскву ў музей імя Леніна.

Л. С.

СХОД КОМСАМОЛЬСКАГА АКTYВА МЕНСКА

Вечарам 25 сакавіка ў зале пасяджэнняў Дома ўрада БССР адбыўся агульнагарадскі комсамольскі актыв, прысвечаны 15-годдзю шэфства лясенскага комсамола над Ваенна-Марскім Флотам.

У прэзідыуме — чырвонофлотцы і камандзіры падшэфнага Н-скага агучнага караблём чырвонаспасянага Балтыйскага флота, стэхануны прадпрыемстваў, паграінікі, піонеры.

З напружанай увагаю слухалі прысутныя даклад прадстаўніка падшэфнага караблём тав. Новіка.

— На працягу ўсіх 15 год шэфства, — гаворыць тав. Новіка, — лясенскі комсамол прымаў самы актыўны ўдзел ва ўмяшчэнні марскіх граніц нашага вялікага Савецкага Саюза. 50 проц. асабовага складу Балтыйскага флота — гэта комсамольцы.

З прывітанымі прамовамі выступілі сакратар ЦК ЛКСМБ тав. Кавальчук, паграінікі тав. Мірошын і піонерка тав. Карзун.

Пад бурныя аплашчэнні сход прыняў тэкст прывітаным тэлеграм правядыру народаў вялікаму Сталіну, наркому абароны тав. Варашылаву і наркому Ваенна-Марскага Флота тав. Смірнову. Сход звярнуўся з прывітаным пісьмом да чырвонафлотцаў, камандзіраў і палітработнікаў падшэфнага агучнага.

ВЫДАТНЫ БЕСПАРТЫЙНЫ АКTY

РАГАЧОУ. Партыйная арганізацыя за апошнія месяцы вылучыла на кіруючыя работы непартыйных большэвікоў. Комсамольцы тт. Пацаў і Радзькоў выбраны старшымі сельсаведаў. Комсамалец тав. Волах вылучан дырэктарам раённай калгаснай школы. Беспартыйны актывіст тав. Оспіаў выбран старшым сельсаведа. Беспартыйны старшыня калгаса «Чырвоны Гай», Сянька сельсаведа, тав. Цілікаў вылучан намеснікам загадчыка райземадзела.

Капітан-большэвік

Капітан Чырвонай Арміі Васілію Віктаравічу Прыдачыну 38 год, а жыць па-сапраўднаму, чалавечым жыццём ён пачаў у 1917 годзе. Да гэтага было не жыццё, а кашмарны сон, поўгаднае існаванне на мізэрнай батрацкіх заробках.

Рана Васілію Віктаравічу адчуў горкую сірокую долю. Вацку яго — батрака памешчык Шэўцоў прагнаў за неправу правіну з маітка.

Прыдачына едзе ў горад Маскву. Там ён адразу ўключаецца ў рэвалюцыйную барацьбу і разам з рабочымі Краснай Прэсіі са зброяй у руках на барыкадах адстоівае інтарэсы пролетарыята. У гэтай барацьбе ён памірае смерцю храбрых.

У тыя дні Васілію пайшоў шосты год. Маці яго не вытрымала пакуты бачыць, як не выскокваюць слёзы на вачах галодных дзяцей. Пайшла невадамы куды. 12-гадовы брат таксама скрыўся, а старэйшая сястра ў нямы і да папа налялася, і астаўся Прыдачына са сваім сям'яй.

Змільсціўся над сіротамі сельскіх пастухаў. Узяў да сябе трых дзяцей, а ў самаго таксама дзяцей куча, не заўважыў бульбы капае, пра хлеб і гаворыць не падводзіцца. Пашло прыдачынскае сямейства з торбай паірацца пад вокнамі.

На 11 годзе жыцця Васілію Прыдачына пачаў зарабляць самастойна. Узялі яго цяляць вавіць. 5 год у вавані пастуха лічыўся. Сястра нявестай стала, пайшла ад папа. Перайшлі Прыдачыны ў сваю крывую хату, самастойнае жыццё пачалі. Васілію ў пастухоў у батракі перайшоў. Сястра навучыла яго крывымі раскрасачнымі літарамі выводзіць сваё прозвішча. Гэта было вяршыняй граматычнага майстэрства Прыдачына ў той час.

З вясня-ж 1920 года Васілію Прыдачына моцна і назаўсёды звязав сваё жыццё з Чырвонай Арміяй. Чырвоная Армія змагалася за чалавечы жыццё для мільянаў працоўных, за яго —

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ ВЫХАВАННЕ КАНДЫДАТАў ПАРТЫІ

Выхаванне кандыдатаў партыі ў духу большэвізма — асноўная задача партыйных арганізацый. Нельга сказаць, што Аршанскі райком партыі зрамуе гату адказную задачу.

Праведзены раённы сход кандыдатаў партыі паказаў, што многія партарганізацыі, і нават сам райком партыі, згарнулі партыйна-выхаваўчую работу з кандыдатамі партыі. Сакратар парткома Белхарцяндыя т. Куцікаў вымушан быў прызначыць, што партыйная арганізацыя спецыяльна пільнае работу з кандыдатамі партыі не займалася. У гэтай партарганізацыі кандыдат партыі стэханука тав. Лапатухіна, якая раней прымала актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці, у апошні час па сямейных умовах не наведвае партыйных сходаў і заняткаў партшколы. Партком не запыкаўся прычынай пасіўнасці тав. Лапатухінай, не аказаў ёй неабходнай дапамогі.

У прывічнай партарганізацыі Асіноўскага кандыдат партыі тав. Прыгоду доўгі час не наведваў партыйных сходаў і заняткаў гуртка. Ён працуе пофарма на участку і за ўсё зыму быў некалькі разоў на Асіноўскае. Сакратар парткома т. Мінькоў замест таго, каб прыгнучыць тав. Прыгоду да актыўнага партыйнага жыцця, папільныя зліччыць яго ў лік «безнадзейных» у сэнсе магучаснасці пералому тав. Прыгоду ў члены партыі.

— Наша партарганізацыя, — гаворыць работніца завода «Чырвоны Каспрычын» кандыдат партыі тав. Лявіцкая, — мае трох кандыдатаў партыі жанчын, якія не могуць па сямейных умовах агучнага выконваць партыйныя даручэнні. Наша дэлегатка пайшоўка і яслі працуюць толькі да 4 гадзін дня. Мы не маем на каго пакінуць дзяцей вечарам, каб пайсці на сход і на вучобу. Гэту справу можна было ўрагуляваць з дыржэўняй фабрыкі. Аднак партком замест дапамогі зліччыў нас у пасіў.

Старшыня Іжаўлэвіцкага сельсаведа тав. Васіліянак стары комсамалец. Ён увесь час быў на кіруючай комсамольскай рабоце, а між тым, ужо сем год з'яўляецца кандыдатам партыі. — Прыязджаючы ў сельсавет работніцы райкома партыі, — расказвае тав. Васіліянак, — звычайна пікавіцца майб работнік за старшын сельсаведа. Ніхто ніколі не пытаў мяне, як я ўзімаю сваю ідэяна-палітычны ўзровень, якую дапамогу мне аказвае партарганізацыя ў падрыхтоўцы да пералому ў члены партыі.

Такія факты ёсць і ў іншых партыйных арганізацыях. Некаторыя таварышы больш чым па 5—7 год з'яўляюцца кандыдатамі партыі (толькі са стэжам у 1931 годзе 73 кандыдатаў). Аляні кандыдат партыі тав. Сліжыкаў нават са стэжам з 1925 года!

Аршанская партарганізацыя налічвае кандыдатаў партыі звыш 30 проц. свайго складу. За апошнія 4 месяцы прыняты ў кандыдаты партыі 63 таварышы. Гэта — лепшыя людзі прад-

ЛЕПШЫЕ БАЙЦЫ І КАМАНДЫРЫ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ УСТУПАЮЦЬ У РАДЫ І ПАРТЫЮ

Партарганізацыя Н-скай часці, дзе адрэкам тав. Зайцаў, за апошнія месяцы прыняла ў рады партыі 20 чалавек.

Сярод прынятых — т. Пчэлоў (чуваць). Ён прышоў у армію ў 1932 годзе малапсіменным. Зараз ён вырас з радавога байца ў высокаграмаднага і культурнага камандзіра Чырвонай Арміі. Тав. Пчэлоў — лейтэнант, выдатнік баявой і палітычнай падрыхтоў-

ка, пераведзены з кандыдатаў у члены партыі.

Таксама з кандыдатаў у члены партыі пераведзены тт. Лугвінаў, Лаўрык, Чыканаў.

У кандыдаты партыі прыняты актыўныя комсамольцы, зараз вылучаны памочнікамі палітрукцаў — тт. Захарэнка, Сухавей, Касьянаў і іншыя.

І. СІДАРАУ.

АБ НАЗНАЧЭННІ Т. ДУКЕЛЬСКАГА С. С. СТАРШЫНЕМ КАМІТЭТА ПА СПРАВАХ КІНЕМАТАГРАФІІ ПРЫ СНК САЮЗА ССР

П'АСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ САЮЗА ССР

Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставіў:

Назначыць тав. Дукельскага Самёна Самёнавіча старшынёй Камітэта па справах кінематаграфіі пры СНК Саюза ССР.

Старшыня Савета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАУ.

Кіраўнік спраў СНК Саюза ССР Н. ПЕТРУНІЧЭУ.

Масква, Крэмль.
23 сакавіка 1938 года.

СТВАРЭННЕ КАМІТЭТА ПА СПРАВАХ КІНЕМАТАГРАФІІ ПРЫ СНК САЮЗА ССР

Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставіў у змтах палепшання і аб'яднання кіраўніцтва кінематаграфіі, унарадкавання справы кінофікацыі, вытворчасці і праекту кінофільмаў стварыць пры Соўнарком СССР Камітэт па справах кінематаграфіі.

На Камітэт па справах кінематаграфіі пры Совеце Народных Камісараў Саюза ССР ускладзена кіраўніцтва ўсім справам кінематаграфіі, у тым ліку кіраўніцтва вытворчасцю кінокарцін, кінофікацыяй і праектам кінокарцін па ўсяму СССР.

Пры соўнаркомках саюжных і аўтаномных рэспублік і пры краевых і абласных выканаўчых камітэтах ствараюцца ўпраўленні кінофікацыі, як органы Камітэта па справах кінематаграфіі.

УЗНАГОРДЖАННЕ РАБОТНІКАў КІНО

У сувязі з выпускам выдатных кінофільмаў «Ленін у Кастрычніку», «Пётр І» і «Багата нявеста», Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР унарадавіў ордэнамі Саюза рад рэжысёраў, сцэнарыстаў, артстаў, мантажораў і рабочых-стэханунаў.

Ордэнам Леніна ўзнагароджаны: выканаўца ролі В. І. Леніна ў кінокарціне «Ленін у Кастрычніку» — народны актывіст СССР В. В. Шчупін, рэжысёр карціны М. І. Ром, аўтар сцэнарыя А. Я. Каллер, аўтар сцэнарыя кінокарціны «Пётр І» пісьменнік А. Н. Галстой, рэжысёр і сааўтар сцэнарыя карціны В. М. Пятроў, выканаўца ро-

люкаў раённай калгаснай школы. Беспартыйны актывіст тав. Оспіаў выбран старшым сельсаведа. Беспартыйны старшыня калгаса «Чырвоны Гай», Сянька сельсаведа, тав. Цілікаў вылучан намеснікам загадчыка райземадзела.

Прыдачына кроўныя інтарэсы. Ці мог быць ён па-за яго радзіма?

Чырвоная Армія стала для Васілія Віктаравіча ўніверсітэтам, школай большэвізма і баявой вучылі. Камандзірская воля яго фарміравалася ў бах з белапалыямаі, у схватках з подлым і лютым ворагам — бандытамі. Адданаць радзіме і большэвіцкай партыі правяралася ў шквалах атак, у грукачы гарматыных выбухаў, у жаркай тракцінай кулямётнай. Настаўнікамі Прыдачына былі большэвікі — камісары, калектыў армейскіх большэвікоў.

...1924 год. Перасталі біцца сэрца генайных правядыраў працоўных Владзіміра Ільіча Леніна. Смуная вестка аб вялікай страпе застала Васілія Прыдачына ў падшэфным сельсавеце, дзе самадзейным калектыў часці прыводзіў омуесны вечар з сялянамі.

Дакладчыка аб жыцці і дзейнасці Леніна не было. Таму непартыйны большэвік — малады камандзір Прыдачына, усім вядзуча стаўшы пісьменным, паўраўнаў слова.

— Давольна мне выступіць з дакладам. Я скажу аб тым, што зрабіў Ленін для мяне і майб сям'і, для тысяч такіх сямей, як мая. Я скажу аб тым, што дала партыя Леніна—Сталіна мільёнам рабочых і сялян. Гэта будзе даклад аб Леніне.

Дзе з паловай гадзіны прадаўжалася задумлівая гутарка аб генайным пролетарскім мысленні, аб твары і кіраўніку вялікай партыі. Вярнуўшыся ў часці, Прыдачына падаў заяву, у якой прасіў прыняць яго ў рады партыі Леніна—Сталіна.

Камандзір аддзялення, памочнік камандзіра ўваода, старшыня роты — ступені, па якіх узімаўся Прыдачына да адкаванай ролі сярэдняга камандзіра РСЧА. Як перадавіка баявой вучобы яго пасылаюць у школу ордэных камандзіраў. Ён вяртаецца камандзірам ўваода, а праз некаторы час камандзе перадавой ротай палка, батальёнам. Урад адначасна яго заслугі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы ордэнам.

КАМІТЭТ ПА СПРАВАХ КІНЕМАТАГРАФІІ ПРЫ СНК САЮЗА ССР

Упраўленне кінофікацыі пры Соўнарком РСФСР ліквідуецца. Яго функцыі ўскладзены на Камітэт па справах кінематаграфіі пры Совеце Народных Камісараў Саюза ССР.

Пры Камітэце па справах кінематаграфіі ствараецца Совет з удзелам прадстаўнікоў саюжных рэспублік. На Совет ускладзены задачы разгляду агульных і тэматычных планаў вытворчасці кінокарцін, кінофікацыі і праекту карцін, узяці гэтых планаў з нацыянальнымі абсалінацыямі рэспублік.

Советам Народных Камісараў Саюза ССР прынята таксама пастава аб падшэфнай арганізацыі вытворчасці кінокарцін. (БЕЛТА).

КАМІТЭТ ПА СПРАВАХ КІНЕМАТАГРАФІІ ПРЫ СНК САЮЗА ССР

У сувязі з выпускам выдатных кінофільмаў «Ленін у Кастрычніку», «Пётр І» і «Багата нявеста», Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР унарадавіў ордэнамі Саюза рад рэжысёраў, сцэнарыстаў, артстаў, мантажораў і рабочых-стэханунаў.

Ордэнам Леніна ўзнагароджаны: выканаўца ролі В. І. Леніна ў кінокарціне «Ленін у Кастрычніку» — народны актывіст СССР В. В. Шчупін, рэжысёр карціны М. І. Ром, аўтар сцэнарыя А. Я. Каллер, аўтар сцэнарыя кінокарціны «Пётр І» пісьменнік А. Н. Галстой, рэжысёр і сааўтар сцэнарыя карціны В. М. Пятроў, выканаўца ро-

ДА СЯЎБЫ НЕ ПАДРЫХТАВАЛІСЯ

Вясна на двары. Пачаліся палівыя работы і неўзабаве пачнецца сяўба. Аднак, аб гэтым аўсім забыліся кіраўнікі Бягомльскага раёна — старшыня РВК Хурсевіч і загадчык райземадзельца Калусіянскі, якія груба падрылі дырэктыўны партыі і ўрада аб падрыхтоўцы да пясёўнай кампаніі. Дзяржаўны план абмену сартавога насення ў раёне сарваў. Трэба было абмяняць 989 цэнтнераў насення, абменена на 20 сакавіка толькі 499 цэнтнераў.

19 сакавіка па прапанове старшыні РВК тав. Хурсевіча калгас імя Літвінава, Бягомльскага сельсавета, накіраваў для абмену ў раён 9 падвод з ячменем (адлегласць 20 кілометраў). На самой жэ справе ячмень у калгасе скартаваў і кандыдаты на ўжожаўніцы і абмяняць яго не трэба. Падводны вярнуліся назад.

Раён атрымаў дазвол дадаткова абмяняць 300 цэнтнераў вікі. Да абмену яе аўсім не прыступілі. Для абмену насення саны пяхі не былі скартаваны.

Насенне ў раёне вельмі нізкакачэснае і да сяўбы ў такім стане не можа быць дапушчана. 3 правераных у другі раз 738 цэнтнераў пшаніцы — 564 цэнтнеры аказаліся некандыйнымі па чыстаце і 50 цэнтнераў па ўжожаўніцы; па ячменю праверана 770 цэнтнераў, 787 цэнтнераў аказаліся некандыйнымі па чыстаце.

Яшчэ горш справа ў аёсам, насеннем ільну, канпель, вікі, гароху, да

ачысткі якіх наогул не прыступалі. Замест сапраўднай барацьбы за поўную ачыстку насення ў калгасе, старшыня РВК Хурсевіч і загадчык райземадзельца Калусіянскі сталі на шлях ашукаўства, культывуючы ў сябе і ў сельсаведах беспакаранае ашуканства.

Старшыня Меціжскага сельсавета тав. Керно ў зводцы паказаў, што ўсё засыпанае насенне прапушчана праз трыер, аднак, пры праверцы ён вымушан быў прызнаць, што на самой справе аёс пра трыер не прапускаўся і што ачышчана не 1.706 цэнтнераў, як паказана ў зводцы, а толькі 866 цэнтнераў.

У калгасе «Беларусь» (старшыня тав. Шыла) высветлілася, што насенне аўсім не чысцілася на трыеры, а аёс — 210 цэнтнераў — ляжыць з мяккай, не гледзячы на тое, што ў калгасе ёсць свая сартыроўка «Трыумф» і больш двух месяцаў стаў трыер. 5 цэнтнераў насеннага гароху і 4 цэнтнеры насеннай вікі агнілі.

Па ралзе калгаса «Усход», «Чырвоная Бяроза», «Ленінец», «Большавік» і інш. — устаноўлена такое ж агіднае становішча з насеннем. У калгасе «Усход» і «Чырвоная Бяроза» насенне адразу ачышчалі на трыеры, мінулыя вяселку і сартыроўку «Трыумф». У многіх калгасе адсутнічалі зменныя комплекты сітаў для трыераў у той час, як на складах райзага ляжалі 6 камплектаў сітаў.

Е. ТЭІНІН.

ЗМАГАЕМСЯ ЗА РЭКОРДНЫ ўРАДЖАЙ ІЛЬНУ

За добрыя паказальнікі па ўраджайнасці ільну ў 1937 годзе ў маім ільнаводным аўсім выставачным камітэтам БССР я вылучана кандыдатам у эканамісты на Усеаўсуюную сельскагаспадарчую выстаўку. Перамога нашага аўсіма заключалася ў тым, што мы з участка ў 8 гектараў атрымалі ўраджай ільну 39 цэнтнераў, што складале ў сярэднім 13 цэнтнераў з гектара, прычым здалі ільнавалатку 18—20 пумаў.

Дасягнутыя поспехі ў мінулым годзе нас не супакоўвае. Выклікаўшы на сацыялістычнае спаборніцтва іншыя аўсімы нашага калгаса, мы рашылі ў 1938 годзе даць яшчэ лепшыя паказальнікі па ўраджайнасці. Мы прынялі абавязальства ў гэтым годзе даць ураджай ільну не менш як 15 цнт. ільнавалатка з гектара і ільнасемя — 18,5 цнт.

Атрымаў рэкордны ўраджай ільніка. Яго неабходна заваяваць у партай работай. Тут павіна адгрызаць рашучае значэнне правільнай і свечаснага падрыхтоўка да сяўбы. Гэта мы добра ўлічылі і яшчэ з восні 1937 года пачалі рыхтавацца да пясёўнай кампаніі. На сваім участку ў 5 гектараў мы з восні пасялі 15 цнт. фасфарытнай муні. Зараз наша аўсіма ўжо сабрала больш 15 цэнтнераў пополу, 5 цнт. курнага памёту. Рыхтуем і фекалі для паліўкі. Па вопыту мінулага года таксама будзем ўтвараць падкормку ўжожаўніц аўсіма селітрай, лі яны дасягнуць 10—15 сантыметраў росту.

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

ЧАШНІКІ. 22 сакавіка арганізавана распачалі палівыя работы калгаснікі сельгасарцелі «Свабода», Гілінскага сельсавета. Да выезду на поле кожны калгаснік ведаў сваёго кая, правярыў як падагнана да яго зброя, ведаў свой плуг і нормы выпрацоўкі. У першы дзень на ворыне калгаснікі перавыканалі нормы выпрацоўкі — замест 0,40 гектара ўзаралі на 0,50.

Я прытрымліваюся аўсім правілаправаць выключна пад наглядом аграномаў і акуратна выконваць усе аграпрамы. Гэта залог для атрымання багатага ўраджаю.

У маім ільнаводным аўсіме 11 калгасніч. Усе мы жывем і працуем дружна. Добрыя ўзоры працы яў у мінулым годзе, так і зараз, у момант падрыхтоўкі да сяўбы, паказваюць нашы стаханавікі тт. Кааўля, Пласціцкая, Врублёўская і іншыя.

Правільная расстаноўка людзей і разгортванне сацыялістычнага спаборніцтва ў часе сяўбы будзе мець рашучае значэнне. Таму мы ўжо зараз заключылі сацыялістычныя дагаворы. Кожная калгасніца будзе мець свой аўсвадны ўчастак, на якім будзе весці работу на працягу ўсяго сезона.

Мы не абмяжоўваемся толькі сваім аўсімам, а ставім перад сабой задачу — вывесці ў перадавы ўзвёс калгас. А наш калгас абавязваўся ў 1938 годзе дабіцца ў сярэднім ураджаю зернавых 18—20 цэнтнераў з гектара.

Большэвіцкую вясну трэцяй сталіскай піцігодкі мы сустракаем падрыхтаванымі. Нашы калгаснікі добра памятаюць указанне прадальшча таварыша Сталіна — дабіцца штогодняй вытворчасці ў 7—8 мільярдаў пудоў хлеба, а таму выдучь барацьбу за рэкордны ўраджай.

П. В. СЯНЧЫЛА,
звенявая па ільну калгаса «Дружная піцігодка», Талачынскага раёна.

Е. КАЗЛОУ.

Б. ЧАРКАСАЎ

„ВЯЛІКАЯ ВАЙНА“ І РЭСУРСЫ ЯПОНІІ

Уварванне японскай ваеншчыны ў Кітай — не выпадковая падзея.

Яна з'яўляецца чарговым этапам на шляху ажыццяўлення заваявальнага панаў японскага імперыялізма, які быў выказаны яшчэ задоўга да пачатку вайны Японіі супроць Кітая ў ралзе афіцыйных дакументаў і заяваў многіх дзяржаўных дзеячоў Японіі (напрыклад, у мемарандуме Танака — аб барацьбе Японіі за сучаснае панававанне).

У апошнія годы Японія ўзмоцнена рыхтавалася да тах называемай «вялікай вайны». У сучасны момант яна выдэ вайну з Кітаем, імкнучыся ператварыць яго ў сваю калонію, каб стварыць неабходную базу для новых каланіяльных заваяванняў і вайны супроць Савецкага Саюза. Некаторыя працы буржуазныя вучоныя прабуюць раскрываць аўсімаўнасць імперыялізмаўнасці аўсімаўнасці Японіі сучаснай вайны. Палобныя «аўсімаўнасці» шырока выкарыстоўваюцца японскай ваеншчынай для апраўдання яе палітыкі авантур і, у прыватнасці, вайны Японіі супроць Кітая. У сапраўднасці, Японія мае прыродныя рэсурсы ў дастатковай колькасці для нармальнага развіцця краіны. Але нянасна дэфіцытныя рэсурсы для ажыццяўлення «вялікай вайны» з мэтай новага перададзю свету.

Рыхтуючыся да «вялікай вайны» і цпер, уступішы ў вайну з Кітаем, Японія сустракала і сустракае вялікія затрудненні ў адноснах, забеспячэння сабе стратэгічнай сыравінай. Ея нехапае многіх відаў уласнай сыравіны, неабходнай для вясных мэтаў. Журнал «Джо Карон» аўблікаваў наступныя лічымы па гэтым пытанню.


З 22 відаў сыравіны, якія маюць ваеннае значэнне, Японія пазбавілася поўнасцю або забеспячана толькі ў межах 5 процантаў патрэбнасці па дзевяці відах сыравіны — свінец, баўна, алюміній, каучук, нікель, шэрсць, калій, антымоній і ртуть; па чатырох відах сыравіны — нафта, цынк, фосфар, олава — у межах ад 10 да 25 проц; па трох відах — жалеза, марганец, азот — у межах ад 40 да 70 процантаў і па іншых відах — вугаль, серка, медзь, хромістая руда і слюда — на 90—100 процантаў аўсімаўнасці патрэбнасці краіны.

Гэтыя лічымы сведчаць аб тым, што ў забеспячэнні такімі відамі стратэгічнай сыравіны, як, напрыклад, жалеза, свінец, нафта і каучук, якія маюць выключна важнае значэнне для сучаснай вайны, Японія вельмі моцна залежыць ад знешняга рынку.

На імпарт чугуну, лому, жалезнай руды Японія выдаткавала вялікія сумы, напрыклад: у 1934 годзе было выдаткавана 200 млн. іен, у 1935 годзе — 250 млн. іен (каля 10 проц. усяго імпарту).

Японія ўвозіць таксама велізарную колькасць нафты. Штогодняя патрэбнасць краіны ў нафце ў мірны час вызначаецца ў 3,5 мільяна тон, у вясны — у 6—7 мільянаў тон, у той час, як уласная гадавая здабыча раўняецца на 300—350 тысяч тон, што складае толькі 10 проц. усяго патрэбнасці ў нафце. У 1936 годзе Японія ўвезла 200 мільянаў тон нафты і нафтапрадуктаў на 180 мільянаў іен. Спробы стварэння ўласнай нафтавай базы шляхам арганізацыі вытворчасці сінтэтычнага жалезнага апалу, будаўніцтва нафтаперагонных заводаў не далі вялікіх рэзультатаў.

Выключна вялікая таксама залежнасць Японіі ў забеспячэнні каучуком.



24 сакавіка закончыла сваю работу ўсебеларуская нарада перадавых калгасных конюхаў і заатэхнікаў. На здымку: дэлегаты нарады (злева направа): ВАСІЛІЯ АНТОНАВІЧ ФАМІНА — старшы конюх калгаса «Прагрэс», Віцебскага раёна, НІКІТА БРМАЛАВІЧ БАТЮЖКІН — дэлегат Вірвоўскага Савета ССР, заг. конферэй калгаса «Кастрычнік», Прыгольскага раёна, і ЕМБЕЛІЯ ІКАЎЛЕВІЧ ЛУБКОЎ — старшы конюх калгаса «Шлях сацыялізма», Гомельскага раёна. Фото С. Грына.

ЗАКРЫЛАСЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАРАДА ПЕРАДАВЫХ КОНЮХАЎ І ЗААТЭХНІКАЎ

24 сакавіка працягла сваю работу рэспубліканская нарада перадавых калгасных конюхаў і заатэхнікаў-канышоў.

Выступішы ў спрэчках па дакладу 40 конюхаў і заатэхнікаў узялі ралкі канкрэтныя мерапрыемстваў па надлажэнню конегалоўлі ў рэспубліцы. Асабліва ўпор выстулаючы аўсімаўнасці на хутэйшае надлажэнне арганізацыі працы на конефермах і канюшнях, на хутэйшую выпрацоўку прыкладных норм па аліаце конюхаў.

Апошнім у спрэчках выступіў намясоні старшыні СНК БССР т. Аманьёў, які паставіў перад конюхамі і заатэхнікамі рэспублікі рал бавяных задат па ўдзельму конегалоўлі.

У прынятым аўсімаўнасці да ўсіх конюхаў, калгаснікаў, бригадзіраў палівадочных бригад, членаў праўдленіяў і рэвізійных камісій, да старшын калгасаў Беларускай ССР перадавыя конюхі пішучы:

«Рашучы поспех напай работы ў справе ліквідацыі выніку шкодніцтва, аднаўлення і захавання коней будзе толькі тады, калі мы правільна арганізуем на канюшні працу і разгорнем сацыялістычнае спаборніцтва за сьмуга, здаровага і чыстага кая. Не дапусім клясавога ворага да калгаснага кая.

Мы бярэм на сябе наступныя абавязальствы і заклікаем вас: Канчаткова ліквідаваць абязлічку па доглядзе, утрыманню і кармленню коней у канюшні і на пашы і ні ў якім выпадку не дапусьць частую змену едывых.

Усіх жаробных конематак аслабіць

ад работы аўсімаўнасці партыі і ўрада, давесці іх не ніжэй чым да сярэдняй укромленасці, адначасова падрыхтаваўшы для выжарабі і заліваўныя цэпылы светлыя станкі. Выжарабку арганізуем пад неапародным наглядом старшага конюха і ветэнара.

Мы лічым ганбай для кожнага калгаса і калгасніка, які дапусьціць аборт конематак, падзеж зарабат і дарослых коней, пацёртасці, калечанне і варварскі адносіны да коней.

Мы бярэм на сябе абавязальствы і заклікаем вас — поўнасю заваць маралінаў ад падляжы; па-большэвіцку арганізаваць і правесці аўсімаўнасць у 1938 годзе ўсіх конематак; вылучыць вытворніку, паставіць іх на ўамоўнае кармленне і стварыць ім добрыя ўмовы ўтрымання; забеспячыць падрыхтоўку конематак да злучкі і правесці свечаснае іх папрышчэ. Злучку праводзіць выключна ўручную па ўсіх заатэхнічных і ветэнарных правілах.

На ўсіх сельскагаспадарчых работах строга ўлічваць прапаздальнасць конянага кая, палбор іх па парах, сачыць за прыгожай зброй, утрыманнем у парадку калё і сельскагаспадарчага інвентару. У працэсе работ сачыць за правільным скарыстаннем і доглядом за кані і яго кармленнем.

Умоўнімі клопаты аб кані! Добра паставім работу па вырашчванню мопных і здаровых коней для калгасаў і для напай доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Пасля прыняцця прывітальнага цысма таварышу Сталіну і тт. Молатаву і Варашылаву нарада закончыла сваю работу.

АРГАНІЗАВАНА ПРАВЕСЦІ СПЛАЎ

На раках Беларусі пачаўся сплаў. З першай вясновай вадой пушчаны на выплавічых рэчках модем да 10 тыс. кубаметраў драўніны. У бліжэйшыя дні поўным ходам разгорніцца сплаўнаыя работы. У Біразіскім басейне вышлі ў райс калеры. Да канца сакавіка яны даставяць Бабруйскаму лесакамбінату першыя караваны лесу.

Ранні вясноваы сплаў патрабуе выключна стараннай падрыхтоўкі, большэвіцкай арганізаванасці. Малейшая затрымка з такелажам (падсобныя матэрыялы — канаты, тросы і інш.), недахват рабачай сілы, няправільная расстаноўка людзей, адсутнасць дакладнага штодзённага графіка работы цягне за сабой зруў сплаву. Нерастараннасць работнікаў можа прывесці да таго, што вялікая вада будзе ўпушчана, і сотні тысяч кубаметраў драўніны астануцца на берагах рэк. Такая іменная небяспека існуе на сплаве ў гэтым годзе.

Падвозка драўніны да вязачных пунктаў БССР ідзе аўсімаўнасца. Пры плане траса Лебелі ў 1.900 тыс. кубаметраў на 20 сакавіка працяўлена сплаву 1.064 тыс. Да прыстаней буйнейшай сплаўкаторы — Бабруйскай — падвезена ўсяго толькі 303 тыс. кубаметраў (план — 800 тыс.).

У трасе Лебелі не ўлічылі ўрокаў мінулага года, калі план сплаву быў сарван з-за адсутнасці падвезенай да прыстаней драўніны, і дзяржава атрымала на мільёны рублёў страт. Толькі па адной Бабруйскай канторы страты складалі 1 мільён рублёў.

У рабоне некаторых кіраўнікоў траса і Наркамлеса, а таксама работнікаў сплаўкаторы адчуваецца самасуюкавенасць. Моў, асьвета аб'ём сплаву ў параўнанні з мінулымі годамі зніжан на 50 проц., і план будзе лёгка выканан. Вынік гэтых шкодных настрояў ужо зараз адчуваецца на мясцах.

Падрыхтоўчыя работы ідуць выключна дрэнна. Сплаўныя канторы фактычна толькі ў пачатку сакавіка пачалі работу. План зімовай сплоткі па Бабруйскай канторы выканан усяго на 64 проц. Да гэтага часу тут не закончан рамонт плапін.

Некаторыя начальнікі сплаўных кантор працяўляюць поўнасю абязлівацца ў загадоўны рэжыміту (выжучы матэрыял). Мазырскай сплаўкатора (начальнік т. Каган) забеспячана гужоў толькі на 43 проц., Бабруйскай — на 35, Гомельскай — на 33 проц.

На лесаплаве ў гэтым годзе будзе занята каля 6 тыс. чалавек. На вестках траса і сплаўных кантор, вярбоўка рабачых ак-нцям ідзе нядрэнна — на 20 сакавіка завервавана 5.175 чалавек. Але і тут мы сустракаем толькі з фармальнымі адносінамі да гэтага важнейшага пытанья. Індывідуальных дагавораў аўсімаўнасці няма.

Асьвета аўсімаўнасці палівадочна культурна-бытавыя ўмовы сплаўшчыкаў. Падрыхтавана ўжо 6 пільвачых інтэрнатаў. У кожным пакоі будзе разамешчана не больш 4 чалавек. Ёсць тут чырвоныя куток, дэзінфекцыйная камера. Але гэтая колькасць інтэрнатаў яшчэ не аздаволіць поўнасю рабачых неабходнай жыллошчой. Будаўніцтва ж 4 новых інтэрнатаў яшчэ не закончана.

Сьвета аўсімаўнасці палівадочна культурна-бытавыя ўмовы сплаўшчыкаў. Падрыхтавана ўжо 6 пільвачых інтэрнатаў. У кожным пакоі будзе разамешчана не больш 4 чалавек. Ёсць тут чырвоныя куток, дэзінфекцыйная камера. Але гэтая колькасць інтэрнатаў яшчэ не аздаволіць поўнасю рабачых неабходнай жыллошчой. Будаўніцтва ж 4 новых інтэрнатаў яшчэ не закончана.

Умоўнімі клопаты аб кані! Добра паставім работу па вырашчванню мопных і здаровых коней для калгасаў і для напай доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Пасля прыняцця прывітальнага цысма таварышу Сталіну і тт. Молатаву і Варашылаву нарада закончыла сваю работу.

ПРАПАГАНДА ВЫБАРЧАГА ЗАКОНА БССР

На менскім заводзе ланцуоў Галя створана 8 гурткоў па вывучэнню Канстытуцыі і новага выбарчага закона БССР. Гурткі наведваюць каля 250 рабачых і работніц. Для прапагандыскай работы на заводзе вылучана 8 агітатараў. У гуртках ужо тры разы праводзіліся заняткі.

Разгорнута агітацыя і прапаганда на

Яно тармозіцца з-за розных непаладкаў. Ёсць пагрозы, што інтэрнаты будучы гатовы... к канцу навігацыі.

Асабліва дрэнна паставілена справа на сплаве са спабяжэннем. Па плане намечана адкрыць дзсяткі лярку, магізінаў, сталовых. Але да гэтага часу сплаўныя канторы няк не дагаворыліся з райсплывуаўсімаўнасцаў аб завозе неабходнай колькасці тавараў. Паступаючы ўжо дзсяткі скарт сплаўшчыкаў на дрэннае забеспячэнне іх хартамі.

Правільная арганізацыя працы і сістэмы зарплат адгрывае асабліва вялікую ролю ў выкананні плана, павышэнні прадукцыйнасці працы, павышэнні стыханавіцкіх радюў. Аднак стэме зарплаты на сплаве паўнеўнасцаў неабрабяржых. Існуе вялікая блытаніна ў нормах і расцэнках. Ішчэ ў мінулыя навігацыі былі ўведзены новыя нормы тарыфна-ж сетка аталася стара.

На сплаве вырасла нямаля стаханавіцаў, якія паказваюць выдатны ўзор работы. Імёны вялоных сплаўшчыкаў — Туфара Сіпаіна, Кабелянча Філаро Філіпера Маўсееў — вялоных даўба аўсімаўнасці рэспублікі. У мінулым годзе палая група лепшых стаханавіцаў сплаўшчыкаў Прыпяцкага і Біразіскага басейнаў, дэтрмінова сончюшых свей план, выяжджала для аўсімаўнасці сацыялістычнай дапамогі ў Калінінскай вобласці. Гэтыя людзі і да гэтага часу працуюць на сплаве. Залача сплаўныя арганізацыі — перадачы вопыт перадавоўкі ўсёй масе сплаўшчыкаў.

Брыгада аўсімаўнасці сплаўшчыкаў т. Туфара Сіпаіна аўсімаўнасці да ўсёй стаханавіцаў, ударнікаў-сплаўшчыкаў з заклікам арганізаваць сацыялістычнае спаборніцтва на раках Беларусі шырока разгорнуць стаханавіцкі рух забеспячэння дэтрміновае выканання плана сплаву 1938 года.

Брыгада т. Туфара поўнасю падрыхтавалася да сплаву і абавязалася на месцы раней тарміну выканав сваё заданне. Заклік т. Туфара не знайшоў ішчэ валежнага водгуку.

Профсаюзнаыя арганізацыі, пачынаючы ад Беларускага рэспубліканскага камітэта саюза лесаплаваў і канчаточных рабачых камітэтаў на месцах, намяцілі грамодзікі планы па культурна-масавай рабоне на сплаве, але ніхто іх нічога ішчэ не зрабіў для таго, каб арганізаваць сацыялістычнае спаборніцтва на прыстанях і пералучу стаханавіцкіх метадаў працы.

Вось ужо 10 дзён як пачаўся сплаў. Між тым ні адна сплаўная кантора ня мае яшчэ вытворчага плана. Трас Лебелі, вільп, мяркуе, па вопыт мінулага года, спусціць промфінплан у жніўні, гэта значыць к канцу навігацыі.

Сплаў з'яўляецца алканым перыядам работы ясных арганізацыяў. Драўніна павіна быць дастаўлена на прадыметровы хутка і па таннай цане.

Поспех сплаву залежыць ад таго, як правільна будзе арганізавана працяўнасць, іх аддачныя, спабяжэнне індывідуальных аўсімаўнасці ўсёй масе сплаўшчыкаў на выкананне важнейшага дзяржаўнага заданья.

І. ТУРЦІН.

тыўнасць у набыцці тэрыторый вонку для вытворчасці баўноўны. У 1935 годзе яна набыла канцесіі ў Новай Гвінеі, Бразіліі і Парагваі. Пры захваце Японіі Паўночнага Кітая (Чахар і Хэбэй) Японія, апрача стратэгічных задат, ставіла таксама сваёй мэтай раздзяленне баўноўны ў гэтай частцы Кітая. Аднак, яе залежнасць ад замежнай прадукцыі (амерыканскай і індыйскай) па-ранейшаму астаецца выключна вялікай.

Рыхтуючыся да вайны з Кітаем, Японія ў апошнія годы ўзмоцніла ўвоз стратэгічнай сыравіны для таго, каб стварыць мабільныя запасы. Імпарт сыравіны і поўфурбуратаў склаўся па ўсім японскім імпарту ў 1934 годзе 72,2 проц., у 1936 годзе — 82 проц. або 1.807 млн. іен. Пры велізарнай сыравінавай затрудненні Японіі, выключна прамісловай ваеннай расходу, увоз сыравіны на такую суму з'яўляецца вельмі цяжкай задачай.

Дзяржаўны бюджэт Японіі на 1937—38 гг. склаўся 2.872 млн. іен. 50 проц. бюджэта — расходу на ваеннае і марское міністэрства. Для авансавання вайны з Кітаем было дадаткова асгнана 637,1 млн. іен, затым 2.065 млн. іен. Такім чынам бюджэт павялічыўся да 5 1/2 мільярдаў іен.

Невялікія запасы золата ў 1936 г. — 546 млн. іен і нязначная здабыча яго (гадавая здабыча выразілася ў суму каля 100 млн. іен), а таксама велізарныя дзяржаўны доўг (у 1936 годзе — 13,5 млрд. іен) вельмі абстрактнаўнасці фінансавае становішча Японіі і тым самым затрудняюць імпарт неабходнай ей стратэгічнай сыравіны.

Для таго, каб мець магчымасць завозіць велізарную колькасць ваеннай сыравіны, Японія ў апошнія годы падарыла экспарт сваіх тавараў. Яна ўзмоцніла дэмпінг тавараў на сусветным рынку. Японская буржуазія магла пайсці на гэта з прычыны нізкага сабокошту вырабляемай у Японіі прадукцыі, што з'яўляецца вынікам стратэгічнай эксплуатацыі японскіх рабачых

ным чынам у гэты-ж краіны. Экспарт Японіі ў 1936 годзе ў Брытанскую Імпэрыю, ЗША, Галандскую Індыю, Кітай і Францыю з яе калоній склаў 80 проц. усяго японскага вывазу.

У 1937 годзе насіў гандлёвага баланса склаўся 195 млн. іен, а ў 1937 годзе ён дасягнуў 755,7 млн. іен.

Саюзнікі Японіі па нядаўна заключанаму блоку агрэсіўных дзяржаў — Германія і Італія — не ў стане аздаваць ей вялікай дапамогі ні фінансамі, ні сыравінай. Вядома, што Германія і Італія самі адчуваюць вялікі недахват ваеннай сыравіны, а іх фінансы, у сувязі з шалёнай падрыхтоўкай да новых войн і італа-германскай інтэрвенцыяй ў Іспаніі, знаходзяцца таксама ў вельмі дрэнным становішчы.

ПЕРШЫ ДЗЕНЬ КАНІКУЛ У ШКОЛАХ

Першы дзень канікул — 24 сакавіка — школьнікі Менска правялі вельмі цікава. У Палацы піонераў адбыліся сустрэчы піонераў і школьнікаў з дэпутатамі Вярхоўнага Савета ССРСР т.т. Берманам, Наталевічам, Масленікавым і пагранічнікам.

Учора пачаліся шахматна-шахачыя турніры піонераў і школьнікаў Варшавскага і Сталінскага раёнаў горада.

ВІЦЕБСК. У першы дзень канікул дзеці глядзелі ў Дзяржаўным тэатры пастасцюку «Вочная стэжка».

Вялікае ажыццеленне ў Доме мастацкага выхавання дзяцей. Юныя удзельнікі гуртка мастацкай самадзейнасці равуваюць новыя музыкальныя і харавыя нумары.

Совечныя дні спрыяюць добраму аддзячэнню школьнікаў. Штогодняя наладжваюцца прагуны за горад, на Юрэву гору, экскурсіі ў батанічны сад.

Дарэволіцыйная беларуская вёска з яе драўлянымі будынкамі, крытымі салямай і кастрыцай, асабліва цярпела ад пажараў.

У нашай савецкай краіне наадацца выключна ўвага праціпажарнай справе.

Царскі ўрад гэта ніколі не турбавала, і ён не клапаціўся аб праціпажарнай ахове.

У архіве ўнутранай паліцыі, культуры і быту ў Ленінградзе захаваны рад «спраў», убуджаных супроць Горкага царскай цензуры.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.


У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год.



Тав. І. А. Красуцкі — малады токар механічнага прама менскага станкабудавальнага заводу імя Кірава — за вымыршнем дэталі. Фото Вернера (ВСО).

НАРАДА МАЛАДЫХ ТОКАРАЎ

Па ініцыятыве комсамольскага камітэта менскага станкабудавальнага заводу імя Кірава была наладжана нарада маладых токараў механічнага прама. На нарадзе прысутнічала больш 40 чалавек.

Тав. Красуцкі — малады токар. У цэх ён прышоў усяго толькі паўгода назад. Да прыходу на вытворчасць ён не меў ніякай спецыяльнасці.

Прымяніўшы новы метал апрацоўкі налікаў, тав. Красуцкі дабіўся высокай прадукцыйнасці працы. Апрача таго, ён унёс многа рацыяналізатарскіх прапаноў па шліфоўцы і іншых працэсах, што аберагае ад псавання дарага каштучы вымяральны інструмент.

На нарадзе выступіла 14 чалавек. Абмяркоўваючы вопыт тав. Красуцкага, яны прыводзілі рад фактаў дэраннай арганізацыі работы на пасобных участках (раздатчая кладовка, інструментальны цэх і інш.).

Такія-ж нарады па абмену лепшым вопытам будуць праведзены ў бліжэйшы час па ўсіх цэхах заводу.

Н. МЕЛЬНИКАУ, Ш. ЦЫВЕС.



Школьнікі ў часе канікул у гарадскім царку культуры і аддзячэння імя Горкага. Фото С. Грыла.

СТАЛІЦЫ БССР — УЗОРНУЮ ЧЫСТАТУ

Першае сакавіцкае сонца з'яла снежавое пакрыццё, расплавіла лёдавую корку. Сям-там расліліліся таксама горы смецця, і брудная жызня заляла навуковыя тарыторы.

Вось, напрыклад, дакладная даведка Менскай санітарнай станцыі: № 70 (Домашня-Менскае № 5 — загадчык тав. Гук) забрудненне № 5 — загадчык тав. Гук) забрудненне смеццем і гноем.

Вясня выкрыла актыўнасцю на многіх вуліцах і дварах горада. Па Маскоўскай вуліцы двары № 37—41 (загадчык домаўладальнік т. Галабурада) ператварылі ў ачальніцкае месца. Двары па вуліцы Кудышана № 64—62 ператвораны ў звалку смецця, куды выліваюцца і памы, звалку смецця, куды выліваюцца і памы.

Няма патрэбы ўказваць далей адрасы выключна брудных двараў. Але ўсё-ж яшчэ адзін адрас укажам проста неабходна. «Па вуліцы Фрунзе, — гаворыцца ў актах санстанцыі, — у дварах № 12, 6 і 11 звалкі смецця. Асабліва забруджаны двор дома № 12, дзе з верхніх паверхаў памы льюць непасрэдна на звалкі. Каментары, як гаворыць, не патрэбны».

Вось у Менску адна непрыкметная, але вельмі важная ўстанова — гэта трэст ачысткі (директар тав. Каадоў).

За люты месяц, — сакрайца заўважым т. Каадоў, — аўтатрансарт трэста выканаў план на 46 проц. гужавы — на 90 проц. 3 20 грузавых машын нармальна працуе толькі 14... Гэта значыць, смецце з горада вывозіцца надзвычай слаба.

Горад Менск павінен быць узорна чыстым — гэта асця. Горсовет, санітарная станцыя, трэст ачысткі і міліцыя павіны прыняць усе залежычы ад іх меры і таку, каб неадкладна палепшыць санітарнае становішча горада. Але нехта таксама даравалі і тым грамадзянам, якія з верхніх паверхаў «льюць памы непасрэдна на звалкі. Гэтым грамадзянам трэба напамінаць аб тым, што ў нас ёсць законы агульнажызні, якія неабходна выконваць.

І, нарэшце, па справу прыкладзенна ва ўзорнае санітарнае становішча горада павіны ўважліва ўважліва інспектары. Па Менску іх налічваецца 450 чалавек. Сярод іх ёсць імяла сапраўдных актывістаў, якія штодзённа вядуць санітарную культуру ў масы. Трэба адзначыць работу такіх гарадскіх санітарных інспектараў, як т. Калача (Пролетарская вуліца), хатнік Радзівіл — Аранштам (Савецкая вуліца), Хурель (Савецкая вуліца), Ярашвіч (Грушаўскіх паствак), Архіпава (Савецкая вуліца), і шмат рад іншых. Гэта армія грамадскіх санітарных інспектараў павіна праводзіць больш ініцыятыўу ў барацьбе за ўзорнае санітарнае становішча горада.

Н. ГАСМАН.

АД РЕДАКЦЫ

У нашай газеце 2 жніўня 1937 года быў азмечан артыкул «Інчэ раз аб справах Наркамасветы». Артыкул вусім правільна выкрываў школьніцкую практыку работы ўраўнятва Наркамасветы. У гэтым-жа артыкуле члену партыі тав. Барысенка В. В. беспаластаўна было выказана палітычнае недавер'е. Пазней у нумары ад 17 жніўня ў тав. Барысенка абвінавачваўся ў патуранні ворагам.

Паўторнай праверкай факты абвінавачвання, вусцуджыў супроць тав. Барысенка, не пацвердзіліся.

Намеснік адназначнага рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ.

КУРСЫ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫ ГАСПАДАРІНАЎ І СТАХАНАЎЦАЎ-ВЫЛУЧЭНЦАЎ

Пры Беларускай інстытуце павышэння кваліфікацыі гаспадарнікаў арганізаваны пастаянныя ўсебеларускія курсы павышэння палітычнай і дзеловай кваліфікацыі гаспадарнікаў, работнікаў наркаматаў і трэстаў, дырэктараў прадпрыемстваў, начальнікаў вядучых цэхав, майстраў і стыханаўцаў-вылучэнцаў на кірующую работу.

У гэтым годзе курс павышэння прыводзіць каля 800 чалавек гаспадарнікаў і стыханаўцаў сістэмы Наркаммацпрама, Наркамлітпрама і Наркамхарцпрама. Тэрмін навування на курсах разлічан на 3—4 месяцы. За гэты час курсанты праслухоўваюць цыкл лекцыяў па гісторыі ВКП(б), ленызму, гісторыі народнага СССР, па рускай мове, матэматыцы, пастаянны тэхналогіі вытворчасці і інш.

Для ўсебеларускіх курсаў перадава дача Гаралавіча (за Калодзішчамі блізка ад Менска), дзе ёсць добра абсталяваныя паміжыны для заняткаў і інтэрнаты. Заняткі на курсах пачынаюцца ў першых чыслах мая.

ЦЭНТРАЛЬНАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ ПА БАРАЧЫБЕ З ДАМАВЫМ ГРЫБКОМ

СНК пастаянаў арганізаваць пры Акадэміі навук БССР цэнтральную лабараторыю па барацьбе з дамавым грыбком. У задачы лабараторыі ўваходзіць выдзеленне навукова-даследчай работы па вывучэнню і барацьбе з дамавым грыбком, распрацоўка і выданне інструкцыяў па прафілактыцы і барацьбе з дамавым грыбком на лесагатаўках, лесахладах, будоўлях, выданне папулярнай літаратуры і т. д.

У аддзелах капітальнага будаўніцтва Наркамгаса, Наркаммацпрама і Наркамлітпрама павіны быць вылучаны інструктары для нагляду за выкананнем мерапрыемстваў па барацьбе з гніеннем драўніны.

ДА 70-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ А. М. ГОРКАГА М. ГОРКІ І ЦАРСКАЯ ЦЭНЗУРА

ЛЕНІНГРАД, 25 сакавіка. (ТАСС). У архіве ўнутранай паліцыі, культуры і быту ў Ленінградзе захаваны рад «спраў», убуджаных супроць Горкага царскай цензуры. Гэтыя дакументы паказваюць, якім галеннем з боку царскіх цензураўцаў падвергліся мастацкія і драматычныя творы вядмага праблетарскага пісьменніка.

У архіве, напрыклад, захавалася «справа» пенебургскага цензурацкага камітэта па паведаў апошніх Горкага «Маші», якая з'явілася ў зборніку «Знаніе» за 1907 год. Камітэт звярнуўся трэцяга жніўня 1907 года да пракурора пенебургскай судовай палаты з прапавоў прыцягнуць да адказнасці Горкага і накіраваць аррышт на зборнік. Член цензурацкага камітэта Фабару дае, між іншым, наступную характарыстыку гэтай твору:

«Пры чытанні апошніх кідаецца ў вочы поўнае, ясна выражанае спачуванне аўтара ілэям сацыялістычнага вучэння і выведзеным у апошніх прапагандыстам гэтага вучэння. Пры та-

ГОРКАЎСКІЯ ДНІ

Кабінет рабочага чытача Дзяржаўнай бібліятэкі імя В. І. Леніна на радзе прадпрыемстваў Менска (Швейная фабрыка «8 сакавіка», завод «Ударнік», штоцкая фабрыка імя Круцкай і інш.) арганізаваўе голаснае чытанне твору любімага народнага пісьменніка А. М. Горкага.

30 сакавіка кабінет праводзіць вечар чытачоў — рабочых прадпрыемстваў горада, прысвечаны светлай памяці Алексія Максімавіча.

У бібліятэцы адкрылася выстаўка творав Горкага і літаратуры аб ім. Экспан-

ЧЫРВОНААРМЕЕЦ ПАЗНЯКОЎ — СТУДЭНТ МАСТАЦКАЙ СТУДЫІ ВІЦПС

Журэ ўсерамейскай выстаўкі творчасці мастакоў-самавучак Чырвонай Арміі высока ацаніла работу таленавітага самавучкі чырвонаармейца ВВА тав. Пазнякова. Яго арысуючы — «Вясні», «За вучобай», «За жыццём», «За гасетай» і «Вясні Іспаніі» — набыты для мастацкай выстаўкі «20 год РСЧА».

Па каляніцтву выставацкага камітэта тав. Пазнякоў прынята на вучобу ў мастацкую студыю ВІЦПС.

НАВІНЫ ГАНДЛЮ

Па прыкладу мінулага года Трест рэстаранаў і кафе абсталявае скета ў Менску 5 кафе «Лета». Кафе адкрываюцца ў Красавіку ў парку культуры і аддзячэння імя Горкага, на вядлім скверы на Комсамольскай і Савецкай вуліцах. Тут будзе вялікі выбар закусак, поўфабрыкатаў, марожанага, кандыцёрскіх вырабаў і інш.

Падобнае кафе па Ленінскай і Комуністычнай вуліцах адкрывае «Менларок».

З набліжэннем вясны ў менскім Савуцэрмарку значна завялічыўся продаж сезонных тавараў: шпоўку, баваўняных тканін, летняга абутку і інш. тавараў. Тавараабарот магазіна за першыя 20 дзён сакавіка склаў 3.350 тыс. руб. — на 420 тыс. руб. больш, чым за 20 дзён сакавіка 1937 года.

На 20 сакавіка суконна-шаўковае аддзел магазіна выканаў месцячы план на 101,5 проц. прадаўшы на 860 тыс. руб. шаўковых і шпункіх тканін. Да канца месяца плануецца баваўнянік, шпункі і шпоўку на суму больш 600 тыс. рублёў.

Advertisement for life insurance: 'КОЖНЫ ПРАЦОЎНЫ МОЖА ЗАСТРАХАВАЦЬ СВАЁ ЖЫЦЦЁ ПА МЕСЦУ СВАЁЙ РАБОТЫ ў КАЛЕКТЫЎНЫМ ПАРАДКУ НА СУМУ ДА 5000Р. ПЛАТА 12 РУБ. У ГОД З 1000 РУБ. СТРАХАВОЙ СУМЫ. Тобач з гэтым органы Дзяржстраха прымаюць індывідуальныя страхаванні з 1937 г.

Advertisement for 'МЕНПРАМГАНДАЛЬ' featuring 'ГАЛЬШТУКІ І ВАРЯТНІЧКІ' and 'ВЯЛІКІ ВІБАР'.

Advertisement for 'АБАВЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 9 МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА' and 'Соевые соусы'.

Advertisement for 'МЕНПРАМГАНДАЛЬ' featuring 'АБУТАК' and 'ВЯЛІКІ ВІБАР АБУТКУ РОЗНЫХ ФАСОНАЎ'.